

арасава

Аб'яднанне дзяржаўных літаратурных музеяў Беларусі

Дзяржаўны музей гісторыі беларускай літаратуры

Дзяржаўны музей гісторыі тэатральнай і музычнай

культуры Рэспублікі Беларусь

Інстытут літаратуры імя Янкі Купалы НАН Беларусі

Інстытут геалагічных навук НАН Беларусі

Рэспубліканскі фонд імя братоў Гарэцкіх

Гарэцкія чытанні

Матэрыялы

дакладаў і паведамленняў на
Сёмых, Восімых, Дзевятых,
Дзесятых чытаннях

Укладальнік
акадэмік НАН Беларусі
Радзім Гарэцкі



Мінск

Беларускае выдавецкае Таварыства «Хата»
2002

Тамара Тарасава (Мінск)

Драматычны абрэзок “Чырвоныя ружы”: жанрава-стылявый асаблівасці

“Чырвоныя ружы” займаюць адметнае месца сярод жанра “абраз-коў”. Большасць з іх уяўляюць сабой аднаактавыя п'есы, асобныя зама-лёўкі. І толькі “Антон” (Абрэзок жыцця) стаіць бліжэй да жанра драматы-заванай аповесці. Жанравую прыналежнасць “Чырвоных ружаў” М. Гарэцкі вызначыў вельмі сціпла, проста: “Чатыры абрэзкі мінулага жыцця”. Але гэта не механічнае спалучэнне самастойных фрагментаў. Перад нам – цэласны твор, аб'яднаны адзінствам аўтарскай задумы, агульной назвай. І ў кожным абрэзку выступае чарговае пакаленне герояў – пра дстаўнікоў сялян і прадстаўнікоў пакалення пана Нявольскага.

У першым абрэзку адбываецца знаёмства з аканом пана Нявольскім. У другім былы аканом бярэ ў свайго пана зямлю ў аренду, адбираючы яе фактывна ў сялян.

У трэцім Нявольскі сам не прысутнічае, але яго сяляне Міранёнак, Сцяпанёнак, Макеёнак працуюць на пабудове чыгуноў: мы не змаглі заплаціць нядоімку, за іх заплаціў пан Нявольскі, а можыць вымушаны за гэта ісці працаўваць сюды. Вярнуцца дадому сяляне не могуць, бо пасэсар у суд падасць за няўстойку.

У чацвёртым абрэзку мы бачым сына Нявольскага, гаспадара лецішчай, і яго дачку Марыню. Сын Нявольскага Казімір на фронце ў гэты момант.

Чым жа абумоўлена тая структура “Чырвоных ружаў”? Фактычна мы маєм тут адну з канкрэтных прайяў агульной тэндэнцыі, якая потым будзе бачна і ў “Віленскіх кам'янах” (1932-1933), і ў “Камароўскай хроніцы” (30-я гады, падрыхтоўкі матэрыялаў – у 20-я гады). Сутнасць тэндэнцыі вось у чым: М. Гарэцкі выхоплівае з гісторыі беларускага сялянства толькі асобныя моманты і праз іх спрабуе даследаваць шляхі фарміравання нацыянальнага харектару працаўніка-беларуса, яго псіхалогіі. Паказальна, што абраныя моманты гістарычнага быцця вельмі трагічныя: эпоха прафоніцтва, потым прыйшла воля, але селянін па-ранейшаму застаўаўся эламічна бедным: будоўля чыгункі ў Сібіры і – рэвалюцыя. Ключавое месца ў высвяленні аўтарскай канцепцыі гісторыі, у аўтарскай трактоўцы тэм гістарычнай віны пануючага класа перад абыздоленым народам займае чацвёрты, заключны абрэзок. Невыпадкова, што якраз ён даў назму ўсяму твору, якая нясе сімваліка-абагульнены сэнс: чырвоныя ружы – гэта і сімвал прыгажосці, і аналаг чырвонага сцягу, пад якім рэвалюцыянеры ішлі ў бой, і колеравае ўвасабленне пралітай змагарамі за свабоду крыві.

Матыў ружаў гучыць на ўсім працягу дзеяння ў абрэзку, але гучыць неназойліва, непрыкметна. Дачка Нявольскага Марыня бачыць у ружах сімвал актыўнага, дзеяснага жыцця, яны моцна ўздзейнічаюць на яе па-

чуці, кветкі выклікаюць у дзяўчыны глыбокія ўспаміны, змястоўныя асавіцы: ружы наводзяць на думку аб рэвалюцыі. Сам Нявольскі "ахарошае ружы", любуецца імі як вынікам працы сваіх рук. Ён не ўцёк загадзя ад бурлівых і небяспечных падзеяў рэвалюцыйнай пары таму, што шкадаваў ружы. ("Дзеля дагляду за ружамі мы засталіся тут аж дагэтуль" [1].)

Чым жа яны былі дарагі Нявольскаму? Адказ на пытанне мы часткова атрымліваем з маналогу героя. Гэты маналог канкрэтнай і аўтарскай гісторычнай канцэпцыі, канцэпцыі рэвалюцыі і яе жахлівых наступстваў.

Нявольскі, канечнэ ж, пан. Прычым, пан паляк. Галоўнае для яго – вялікая Польшча. Беларусь жа для Нявольскага – бедная суседка, а не родная маці. Гэта – усяго толькі "забраны край".

Нявольскі чакаў рэвалюцыю, бо яна павінна была прынесці вызваленне Польшчы. А калі і прыгнечанай Беларусі – Нявольскі че пярэчыў, бо за 20 гадоў ён зжыўся з беларусамі, крыху нават дапамагаў ім у бядзе-горы. Праўда, віну абцыкі-нябожчыка сын усё ж прызнае. Ён спрабае крыху зменшыць віну, гаворыць неахвотна, спасылаецца на эпоху, на час. Думае, што яго асветная дзейнасць хоць нейкім чынам камуле супернічае тое гора, якое калісьці прыносіў старавінны Нявольскі сваім сялянам. Але да канца прызнаць, што ён – пераемнік спадчыны бацькі, Нявольскі не ўстане. Ён – нявольнік класавай ідэалогіі, класавай карпаратыўнай ідэалогіі: трох першых абраязкі – гэта дакументальнае авбінавачванне падэсара Нявольскага, жорсткага, бязлітаснага. А сын скільны лічыць, што і вяскоўцу паўцякалі з будоўлі чыгункі, "спалохаўшыся цяжкай ірацыі", а што сяляне гінулі ад голаду і холаду – ён як бы і не ведае. Гэта чую слабасць, хісткасць пазіцыі свайго бацькі адчулі Марынка, і яна спрабае дапамагчы яму ў спробах самаапраўдання. Дзяўчына ўяўляе, што размову з салдатамі, дзе ёй хацелася б пераканаць іх у адметнасці іхлі Нявольскага ў вызваленчай барацьбе. Вядома, дачка перабрала іх дзейнасць бацькі, але яе маналог цікавы ў плане вызначэння той сістэмы каштоўнасцей, якія несла (павінна была ў ідэале несці) эвалюцыя. Павінна была. Але ці несла? Паслушаем Нявольскага: "Марынка. Яны не зразумеюць цябе. Скажы ім лепш аб хлебе і аб міры" (355).

Зосе тут і сфармульянены адзін з пунктаў той супярэчнасці, якая з'яўляецца прадметам пакутлівых роздумуў Гарэцкага-мастака: чаму рэвалюцыя, у дзясянні аказалася не такой, пра якую марылі інтэлігенты, гуманісты? Адказ на пытанне трэба шукаць у гісторычнай даўніне, у мінульдом: пачуочы клас не лічыўся з інтарэсамі народа, выхаваў людзей не грамадзянамі, а рабамі. Цяпер рабы паўсталі і помсцяць крыйдзіцелям, таму рэвалюцыя выліваецца ў стыхійны бунт, у жорсткую, бязлітасную помсту.

Не менш важнае і меркаванне Нявольскага, у якім ён дакладна вызначыў механізм дзеяння рэвалюцыі: "Яне не разбірае, ёй некалі разбіраць, хто вінаваты, хто нявинны" (336). Лагічна, што менавіта ў гэты момант, у момант высвяtleння прычын нянявісці працоўных да паноў, зноў гучыць матыў чырвоных ружаў. Такім чынам, М. Гарэцкі ўстанаўлівае прычынна-

выніковыя сувязі паміж мінульм і сучаснасцю, паміж адносінамі пануючых класаў да народных мас і паводзінамі гэтых мас у рэвалюцыйных падзеях: помста, стыхійны бунт, разбурэнні, якія твораць паўстанцы, – гэта з'явы непазбежным, заканамерным.

Заканамерным і разам з tym трагічным пацвярдженнем непазбеж-насці адплаты стала тэлеграма, яку менавіта зараз прынеслі Нявольска-му, – паведамленне пра тое, што сын яго Казя забіты на вайне. Гэтак жа лагічным было і паведамленне слугі: салдаты і матросы ўварваліся ў дом. Уварваліся разам з п'янімі мясцовыми жыхарамі. Чаго ж патрабуюць удзельнікі рэвалюцыі ад “чортавага буржуя”? “Давай, пан, самагону. А то дрэнна будзе пану”. Аўтар знаходзіць тут удалы вобраз для вызнання: сутнасці той сілы, якая з'явілася да пана, - “безупынна галосіць гармонік і быццам тупае нешта шматногае і цяжкое” (340). “Шматногае” на паўерыла пану, які не збіраўся частаваць наведальнікаў, і прыступіў да разгові: “Усё народнае. Бяры, Ванька. Бяры, Санька. Я тутэйши. Я дазвалю” (341). І вынікам дазволу мясцовага жыхара, які выдае сябе за наўамоцнага прадстаўніка народа, было маштабнае рабаўніцтва. Усведамленне трагізму ўзмацняе і песня “Мы на страх усім буржуям на ўсіх свет пажар раз-дуем. У-ха” (341), якая выразна пазначыла ўстароўчы ідзельнікаў рэвалю-цыі на татальну помсту, на крывавую барацьбу паміж “буржуямі” і наро-дам.

Такім чынам, М. Гарэцкі ў межах сваёй лікага твора здолеў паставіць адну з найболей складаных, актуальных проблем, якой востра цікавілася літаратура 20-х гадоў – праблему народа і рэвалюцыі, праблему гістарычнай віны пануючага класа і трагічнага вынікаў адплаты tym, каго паўстаўшыя народныя масы палічылі ўчаватымі. Як пісьменнік-рэаліст, М. Гарэцкі заставаўся на пазіцыі гістарычнай прауды. Ён мужна і па-грамадзянску смела паказаў трагізм і тых, хто помсіці, і тых каму помсіці. Мсціўцы аказаліся не готовымі да стваральнай дзеянасці, пачуцці крыўды, нянявісці выліваліся ў пачварныя формы гвалтаўніцтва і разбурэння, а ўчарашнія крыўдзіцелі не змагалі сваёй своечасова зразумець трагічныя вынікі ўласнай палітыкі, уласнага стаўлення да тых, хто ствараў матэрыяльныя ба-гацці.

“Чырвоная ружы” па праву займаюць адно з ганаровых месцаў у мастацкай спадчыне М. Гарэцкага. Гэта твор глыбокай філософскай на-поймансці адметны ў жанравых адносінах. Тут з асаблівай сілай прайвіўся эпічны талент мастака, здольнага ў канкрэтна-пачуццёвой форме, праз яснаўвія жыццёвых малюнкі раскрыці этапныя моманты гістарычнага быцця народа, трагізм яго лёсу. Пісьменнік не баяўся папрокоў ні ў згушчэнні фарбаў, ні ў празмерна праўдзівай абмалёўцы рэвалюцыі. У 1926 годзе гэтая тэма ўжо пачынала асэнсоўвацца ў тэндэнцыйным плане – адчувалася выразнае ўздзеянне ідзялалічных установак. Мастакоў слова падштурхоўвалі да ўстаўлення рэвалюцыі, да падфарбоўкі яе ценявых ба-коў. Удзельнікі рэвалюцыйных падзеяў усё больш выразна майваліся ў герайчна-ўзвышаных, святочных фарбах.

Гарэцкі-мастак прадчуваў небяспеку падобнай дэфармацыі і даў сваю мастацкую мадэль, у якой дамінуе глыбокая прауда, грамадзянская і мастакоўская мужнасць. Чатыры абразкі вось ужо семдзесят з лішнім гадоў чакаюць свайго сцэнічнага ўвасаблення. Яны вартыя таго, каб трывала ўвайсці ў рэпертуар беларускіх тэатраў.

Літаратура

1. Гарэцкі М. Збор твораў. У 4 т. Т. 2. Мн., 1985. С. 334. Далей спасылкі на гэтае выданне ў дужках пазначаны старонкі.